

ПАСЛАНЬНЕ ДА ГАЛЯТАЎ АПОСТАЛА ПАЎЛА

¹ Павал, апостал не ад людзей і не праз чалавека, але праз Ісуса Хрыста і Бога Айца, Які ўваскрасіў Яго з мёртвых,

² і ўсе браты, што са мною, — цэрквам Галятыі:

³ ласка вам і супакой ад Бога Айца і ад Госпада нашага Ісуса Хрыста,

⁴ Які аддаў Сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з цяперашняга веку злога паводле волі Бога і Айца нашага,

⁵ Якому слава на вякі вякоў. Амэн.

⁶ Дзіўлюся, што вы гэтак хутка перакінуліся ад Таго, Які паклікаў вас да ласкі Хрыста, да іншага дабравесьця,

⁷ якое ня ёсьць іншае, а толькі ёсьць некаторыя, якія вас трывожаць і хочуць перамяніць Эвангельле Хрыстовае.

⁸ Але калі нават мы ці анёл з неба будзе дабравесьціць вам насуперак таму, што мы дабравесьцілі вам, няхай будзе адлучаны!

⁹ Як раней мы казалі, і цяпер ізноў кажу: калі хто дабравесьціць вам насуперак таму, што вы прынялі, няхай будзе адлучаны!

¹⁰ Бо ці ж я на людзей спадзяюся, ці на Бога? Ці шукаю, каб спадабацца людзям? Бо калі б я яшчэ людзям дагаджаў, дык ня быў бы слугою Хрыста.

¹¹ Паведамляю ж вам, браты, што Эвангельле, якое я дабравесьціў, ня ёсьць ад чалавека;

¹² бо я не праз чалавека прыняў яго і быў навучаны, але праз адкрыцьцё Ісуса Хрыста.

¹³ Бо вы чулі пра мой ранейшы лад жыцця ў Юдэйстве, што я бяз меры перасьледаваў Царкву Божую і нішчыў яе,

¹⁴ і апярэджаваў у Юдэйстве многіх аднагодкаў у родзе маім, будучы найбольшым рупліўцам традыцыяў бацькоў маіх.

¹⁵ Калі ж спадабалася Богу, Які аддзяліў мяне ад улоньня маці маёй і паклікаў ласкай Сваёй,

¹⁶ адкрыць у-ва мне Сына Свайго, каб я дабравесціў Яго сярод паганаў, я адразу не звярнуўся да цела і крыві

¹⁷ і не ўзыйшоў у Ерусалім да апосталаў, якія былі раней за мяне, але пайшоў у Арабію і зноў вярнуўся ў Дамаск.

¹⁸ Пасьля, праз тры гады, я ўзыйшоў у Ерусалім пабачыцца з Пятром і быў у яго пятнаццаць дзён.

¹⁹ А з іншых апосталаў я ня бачыў нікога, акрамя Якуба, брата Госпадавага.

²⁰ А што пішу вам, вось, перад Богам [сьведчу], што не хлушу.

²¹ Пасьля я пайшоў у краіны Сірыі і Кілікіі.

²² А з аблічча я быў невядомы цэрквам Юдэі, што ў Хрысьце,

²³ а толькі чулі яны, што той, які некалі перасьледаваў іх, цяпер дабравесціць веру, якую раней нішчыў,

²⁴ і славілі за мяне Бога.

Гал 2

¹ Пасьля, праз чатырнаццаць гадоў, хадзіў я ізноў у Ерусалім з Барнабам, узяўшы з сабою і Ціта.

² Хадзіў жа я паводле адкрыцця і прадставіў ім, асабліва тым, якія лічацца [галоўнымі], Эвангелье, якое абвяшчаю сярод паганаў, ці не надарма бягу або бег?

³ Але і Ціт, які быў са мною, які быў Грэк, ня быў змушаны абрэзацца.

⁴ Фальшывым жа братам, якія паўкрадаліся і прыйшлі падгледзець нашу свабоду, якую мы маем у Хрысьце Ісусе, каб зьняволіць нас,

⁵ мы ні на гадзіну не паддаліся і не падпарадкаваліся, каб праўда Эвангельля захавалася ў вас.

⁶ А тыя, якія лічацца [галоўнымі], (хоць якія яны былі некалі, для мяне няма розьніцы, [бо] Бог не зважае на аблічча чалавека), тыя, якія лічацца [галоўнымі], мне нічога не прарэчылі,

⁷ але наадварот, убачыўшы, што мне даверана Эвангелье [для] неабрэзаных, як Пятру — [для] абрэзаных,

⁸ бо Той, Які дзейнічаў праз Пятра ў апостальстве ў абрэзаных, дзейнічаў і праз мяне між паганамі,

⁹ і пазнаўшы ласку, якая дадзена мне, Якуб, і Кіфа, і Ян, якія лічацца слупамі, далі мне і Барнабу правіцу супольнасьці, каб мы [ішлі] да паганаў, а яны — да абрэзаных,

¹⁰ толькі каб мы памяталі пра ўбогіх, што я гэтаксама і намагаўся рабіць.

¹¹ Калі ж Пётар прыйшоў у Антыёхію, я асабіста супрацьстаў яму, таму што [варта] было ганіць [яго].

¹² Бо перад тым, як прыйшлі некаторыя ад Якуба, ён еў разам з паганамі; а калі яны прыйшлі, ухіляўся і аддзяляўся, баючыся абрэзаных.

¹³ І з ім крывадушнічалі іншыя Юдэі, так што нават Барнаба быў захоплены іхняй крывадушнасьцю.

¹⁴ Але калі я убачыў, што яны ня ходзяць проста паводле праўды Эвангельскай, я сказаў Пятру пры ўсіх: «Калі ты, будучы Юдэем, жывеш па-паганску, а не па-юдэйску, чаму паганаў змушаеш жыць па-

юдэйску?»

¹⁵ Мы паводле прыроды Юдэі, а не з паганаў грэшнікі,

¹⁶ ведаючы, што чалавек апраўдваецца не праз учынкi Закона, а толькі праз веру ў Ісуса Хрыста, і мы паверылі ў Хрыста Ісуса, каб апраўдацца праз веру ў Хрыста, а не праз учынкi Закона, бо праз учынкi Закона ня будзе апраўданае ніводнае цела.

¹⁷ А калі, шукаючы апраўданьня ў Хрысьце, мы самі аказаліся грэшнікамі, дык ці Хрыстос — служыцель грэху? Няхай ня станецца!

¹⁸ Бо калі я зноў буду тое, што зруйнаваў, сам сябе зьяўляю парушальнікам.

¹⁹ Бо праз Закон я памёр для Закона, каб жыць для Бога.

²⁰ Я ўкрыжаваны з Хрыстом, і ўжо ня я жыву, але живе ў-ва мне Хрыстос. А што цяпер жыву ў целе, жыву праз веру ў Сына Божага, Які палюбіў мяне і выдаў Сябе за мяне.

²¹ Не адкідаю ласкі Божае. Бо калі праз Закон праведнасьць, дык Хрыстос надарма памёр.

Гал 3

¹ О, бяздумныя Галяты! Хто зачараваў не пакарацца праўдзе вас, перад вачыма якіх быў раней апісаны Ісус Хрыстос, [нібыта] ў вас укрыжаваны?

² Гэтае толькі хачу даведацца ад вас: ці праз учынкi Закона вы атрымалі Духа, ці праз слуханьне веры?

³ Ці вы гэткія бяздумныя, што, пачаўшы духам, цяпер сканчваеце целама?

⁴ Ці гэтулькі перацярпелі вы надарма? Дый каб жа надарма!

⁵ Дык ці Той, Які дае вам Духа і робіць між вамі чуды, праз учынкi Закона [робіць] ці праз слуханьне веры?

⁶ Як Абрагам паверыў Богу, і залічана яму за праведнасьць,

⁷ гэтак і вы разумейце, што тыя, хто з веры, гэтыя ёсьць сыны Абрагама.

⁸ А Пісаньне, прадбачачы, што з веры Бог апраўдвае паганаў, раней дабравесьціла Абрагаму: «У табе будуць дабраслаўленья ўсе народы».

⁹ Так што тыя, хто з веры, дабраслаўляюцца разам з верным Абрагамам.

¹⁰ Бо ўсе тыя, хто праз учынкi Закону, тыя пад праклёнам. Бо напісана: «Пракляты ўсякі, хто не трывае ў-ва ўсім, што напісана ў кнізе Закону, каб рабіць гэтае».

¹¹ А што Законам ніхто не апраўдаецца перад Богам, зразумела, бо: «Праведны з веры жыць будзе».

¹² А Закон ня ёсьць з веры, але: «Чалавек, які спаўняе яго, жыць будзе ім».

¹³ Хрыстос адкупіў нас ад праклёну Закону, стаўшыся за нас праклёнам, бо напісана: «Пракляты ўсякі, хто вісіць на дрэве»,

¹⁴ каб дабраслаўленьне Абрагама ў Хрысьце Ісусе сталася на паганаў, каб абяцаньне Духа мы атрымалі праз веру.

¹⁵ Браты, па-чалавечаму кажу: нават чалавекам засьведчанага запавету ніхто не адкідае, ані не дадае [да яго].

¹⁶ Абяцаньні ж былі сказаныя Абрагаму і насеньню ягонаму. Ня жажа: «і насеньням», як пра многіх, але як пра аднаго: «і насеньню твайму», якое ёсьць Хрыстос.

¹⁷ Я вось кажу тое, што запавет пра Хрыста, раней засьведчаны Богам, Закон, які стаўся праз чатырыста трыццаць гадоў, не пазбаўляе сілы, каб зьнішчыць абяцаньне.

¹⁸ Бо калі спадчына праз Закон, дык ужо не праз абяцаньне; а Абрагаму Бог падараваў [яе] праз абяцаньне.

¹⁹ Дык навошта Закон? Ён дадзены з прычыны парушэньняў, пакуль прыйдзе насеньне, пра якое дадзена абяцаньне, загаданае праз анёлаў рукою пасярэдніка.

²⁰ Пасярэднік жа ня ёсьць пры адным, а Бог адзін.

²¹ Дык ці Закон супраць абяцаньняў Божых? Няхай ня станецца! Бо калі б быў дадзены закон, які можа ажыўляць, праўдзіва, праведнасьць была б з закону.

²² Але Пісаньне замкнула ўсё пад грэхам, каб абяцаньне з веры Ісуса Хрыста было дадзена тым, якія вераць.

²³ А перш, чым прыйшла вера, мы былі пад аховаю Закону, замкнёныя дзеля [атрыманьня] веры, якая мела адкрыцца.

²⁴ Так што Закон стаўся нашым выхавацелем да Хрыста, каб нам быць апраўданымі з веры.

²⁵ А калі прыйшла вера, мы ўжо не пад выхавацелем,

²⁶ бо ўсе вы — сыны Божыя праз веру ў Хрыста Ісуса.

²⁷ Бо ўсе тыя, хто ў Хрыста ахрысьціліся, у Хрыста апрануліся.

²⁸ Няма ані Юдэя, ані Грэка; няма ані слугі, ані свабоднага; няма ані мужчыны, ані жанчыны, бо ўсе вы адно ў Хрысьце Ісусе.

²⁹ А калі вы — Хрыстовыя, дык вы — насеньне Абрагама і паводле абяцаньня — спадкаемцы.

Гал 4

¹ Кажу вась: увесь час, пакуль спадкаемца — немаўля, ён нічым ня лепшы за слугу, хоць ён пан усяго,

² але ён пад наглядчыкамі і аканомамі аж да вызначанага бацькам часу.

³ Гэтак і мы, калі былі немаўлятамі, былі паняволеныя стыхіям сьвету.

⁴ А калі прыйшла поўня часу, Бог паслаў Сына Свайго, Які быў з жанчыны і быў пад Законам,

⁵ каб адкупіць тых, якія пад Законам, каб нам атрымаць усынаўленьне.

⁶ А як вы — сыны, Бог паслаў у сэрцы вашыя Духа Сына Свайго, Які кліча: «Абба, Ойча!»

⁷ Так што ты ўжо не слуга, але сын; а калі сын, дык і спадкаемца Бога праз Хрыста.

⁸ Але тады, ня ведаючы Бога, вы служылі тым, якія паводле прыроды ня ёсьць богі.

⁹ Цяпер жа, пазнаўшы Бога, а больш пазнанья Богам, як вы вяртаецеся ізноў да нядужых і ўбогіх стыхіяў, якім зноў хочаце служыць нанова?

¹⁰ Вы сочыце за днямі, і месяцамі, і порамі, і гадамі.

¹¹ Баюся за вас, ці не надарма я працаваў у вас.

¹² Прашу вас, браты, будзьце, як і я, бо і я, як вы. Вы нічым ня скрыўдзілі мяне.

¹³ А вы ведаеце, што я ў нядужасьці цела дабравесціў вам раней,

¹⁴ і вы не пагардзілі спакусай маёй, якая ў цэле маім, і не адапхнулі, але прынялі мяне, як анёла Божага, як Хрыста Ісуса.

¹⁵ Дык якое было шчасьце вашае! Бо сьведчу вам, што калі б было магчыма, вырваўшы вочы вашыя, вы далі б мне.

¹⁶ Дык ці ж я стаўся ворагам вашым, кажучы вам праўду?

¹⁷ Рупяцца пра вас нядобра, але хочуць аддзяліць вас [ад нас], каб вы рупіліся пра іх.

¹⁸ А добра рупіцца пра добрае заўсёды, а ня толькі, калі я прысутны ў вас,

¹⁹ дзеткі мае, якімі ізноў мучуся ў радзінах, пакуль не ўкшталтуецца ў вас Хрыстос.

²⁰ Хацеў бы я цяпер быць прысутным у вас і зьмяніць голас мой, бо я зьбянтэжаны вамі.

²¹ Скажыце мне вы, якія хочаце быць пад Законам: ці ж вы ня слухаеце Закону?

22 Бо напісана, што Абрагам меў двух сыноў: аднаго ад служкі і аднаго ад свабоднай.

23 Але той, які ад служкі, народжаны паводле цела, а той, які ад свабоднай, — праз абяцаньне.

24 Гэта ёсьць алегорыя. Бо гэта два заветы: адзін — ад гары Сынай, які нараджае на няволю, які ёсьць Агар,

25 бо Агар ёсьць гара Сынай у Арабіі і адпавядае цяперашняму Ерусаліму, які ў няволі з дзецьмі сваімі;

26 а Ерусалім, які ўверсе, — свабодны, ён ёсьць маці ўсім нам.

27 Бо напісана: «Узьвесьліся, няплодная, якая не нараджала; загукай і закрычы, якая ня мучылася ў радзінах, бо шмат дзяцей у самотнай, больш, чым у той, якая мае мужа».

28 А мы, браты, паводле Ісака — дзеці абяцаньня.

29 Але як тады той, які быў народжаны паводле цела, перасьледаваў таго, які паводле духа, гэтак і цяпер.

30 Але што кажа Пісаньне? «Выжані служку і сына ейнага, бо сын служкі ня будзе спадкаемцам разам з сынам свабоднай».

31 Дык вось, браты, мы — дзеці ня служкі, але свабоднай.

Гал 5

1 Дык стойце ў свабодзе, якою вызваліў нас Хрыстос, і не патрапляйце ізноў пад ярмо няволі.

2 Вось я, Павал, кажу вам, што, калі вы абрэзваецеся, Хрыстос вам ня дасьць ніякай карысьці.

3 Зноў жа сьведчу ўсякаму чалавеку, які абрэзваецца, што ён павінен выканаць увесь Закон.

4 Вы, якія апраўдваецеся праз Закон, зьнішчылі [ў сабе] Хрыста, адпалі ад ласкі.

5 Бо мы духам праз веру чакаем надзеі праведнасьці.

⁶ Бо ў Хрысьце Ісусе ня мае сілы ані абразаньне, ані неабразаньне, але вера, якая дзейнічае праз любоў.

⁷ Вы беглі добра. Хто перашкодзіў вам, каб вы ня мелі перакананасьці ў праўдзе?

⁸ Гэткае перакананьне не ад Таго, Які вас кліча.

⁹ Малая кісьля ўсё цеста квасіць.

¹⁰ Я перакананы наконт вас у Госпадзе, што вы ня будзеце думаць аніяк іначай. А той, хто вас трывожыць, хто б ён ні быў, атрымае асуджэньне.

¹¹ Калі ж я, браты, усё яшчэ абвяшчаю абразаньне, чаму я перасьледаваны? Тады зьнішчанае будзе згаршэньне крыжа.

¹² О, каб былі адсечаны тыя, якія вас бунтуюць!

¹³ Бо вы да свабоды пакліканыя, браты. Толькі каб свабода ня [сталася] нагодай для [пажаданьняў] цела, але праз любоў служыце адзін аднаму.

¹⁴ Бо ўвесь Закон у адным слове спаўняецца: «Любі бліжняга твайго як самога сябе».

¹⁵ Калі ж адзін аднаго кусаеце і зьдаеце, глядзіце, ня будзьце зьнішчаныя адзін адным.

¹⁶ А я кажу: хадзіце [паводле] духа і пажаданьняў цела не спаўняйце.

¹⁷ Бо цела жадае насупраць духу, а дух — насупраць целу: яны адзін аднаму працівяцца, каб вы рабілі ня тое, што б хацелі.

¹⁸ Калі ж вы ведзеныя духам, вы не пад Законам.

¹⁹ А ўчынкі цела яўныя, яны ёсьць чужалства, распуста, нячыстасьць, бессаромнасьць,

²⁰ ідалапаклонства, чараўніцтва, варожасьць, сваркі, рэўнасьць, ярасць, сварлівасьць, нязгода, герэзіі,

²¹ зайздасьць, забойствы, п'янства, гулянкі і падобнае гэтаму. Гэта наперад кажу вам, як і раней казаў, што тыя, якія гэтак робяць, не ўспадкаюцца Валадарства Божага.

²² Плод жа Духа — любоў, радасьць, супакой, доўгацярплівасьць, ласкавасьць, добрасьць, вера,

²³ ціхасьць, стрыманасьць. Супраць гэтакіх няма Закону.

²⁴ А тыя, якія Хрыстовыя, укрыжавалі цела з пакутамі і пажаданьнямі.

²⁵ Калі мы жывем [паводле] Духа, дык і ходзім сьледам за Духам.

²⁶ Не шукайма пустой славы, адзін аднаго раздражняючы, адзін аднаму зайздросьцячы.

Гал 6

¹ Браты, калі і ўпадзе чалавек у які праступак, вы, духоўныя, выпраўляйце гэткага ў духу ціхасьці, зважаючы на сябе, каб ня быць спакушаным.

² Насіце цяжары адзін аднаго, і гэтак споўніце закон Хрыстовы.

³ Бо калі хто думае, што ён ёсьць нешта, будучы нічым, ашуквае самога сябе.

⁴ А кожны няхай выспрабоўвае справы свае, і тады будзе мець пахвалу толькі адносна сябе, а не адносна другога.

⁵ Бо кожны панясе свой цяжар.

⁶ А хто навучаецца ў слове, няхай дзеліцца ўсякім добром з тым, хто навучае.

⁷ Не падманвайцеся, з Бога не пасьмяешся. Бо што чалавек сее, тое і будзе жаць.

⁸ Хто сее ў цела сваё, з цела будзе жаць сапсутасьць; а хто сее ў Дух, з Духа будзе жаць жыцьцё вечнае.

⁹ А робячы добро, ня будзем журыцца, бо ў свой час будзем жаць, калі не саслабеем.

¹⁰ Дык пакуль маем час, будзем рабіць добро ўсім, а найбольш — сваім у веры.

¹¹ Бачыце, якімі вялікімі літарамі напісаў я вам сваёю рукою.

¹² Тыя, якія хочуць мець добры выгляд паводле цела, прымушаюць вас абрэзвацца толькі дзеля таго, каб ня быць ім перасьледаванымі за крыж Хрыстовы.

¹³ Бо нават тыя, што абрэзваюцца, самі не захоўваюць Закон, але хочуць, каб вы абрэзваліся, каб хваліцца целам вашым.

¹⁴ А мне няхай не надарыцца хваліцца, хіба толькі крыжам Госпада нашага Ісуса Хрыста, праз які для мяне сьвет укрыжаваны, і я — для сьвету.

¹⁵ Бо ў Хрысьце Ісусе ня мае аніякай сілы ані абразаньне, ані неабразаньне, але новае стварэньне.

¹⁶ І хто ходзіць паводле гэтага правіла, на тых — супакой і міласэрнасьць, і на Ізраіль Божы.

¹⁷ Нарэшце, няхай ніхто не дадае мне працы, бо я нашу пазнакі Госпада Ісуса на целе маім.

¹⁸ Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым, браты. Амэн.

НОВЫ Запавет і Прыповесыці
Belarusan New Testament + Proverbs
Белорусское Новый Завет и Притчи

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: Belarusian

Translation by: Antoni Bokun

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2016-09-08

Updates

eBible.org

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 17 Nov 2018 from source files dated 17 Apr 2018

5bafea06-5eb3-574c-9054-5e4b38c21bbc